

**ДУК “ГРОДЗЕНСКАЯ АБЛАСНАЯ НАВУКОВАЯ БІБЛІЯТЭКА  
ІМЯ Я.Ф.КАРСКАГА”**

**АДЗЕЛ БІБЛІЯТЭКАЗНАЎСТВА**

***КААРДЫНАЦЫЙНЫ ПЛАН  
НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЙ І ДАСЛЕДЧАЙ РАБОТЫ  
ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ  
НА 2017 ГОД***

Гродна, 2017



## З М Е С Т

|  |    |
|--|----|
| I. Навукова-даследчая работа   | 4  |
| 1.1. Навукова-практычныя канферэнцыі   | 4  |
| 1.2. Зборнікі навуковых матэрыялаў   | 4  |
| 1.3. Сацыялагічныя даследаванні, анкетаванні                                       | 4  |
| II. Матэрыялы з вопыту работы  | 4  |
| 2.1. Інфармацыйныя бюлетэні  | 4  |
| 2.2. Памяткі чытачу, буклеты   | 5  |
| 2.3. Электронныя прадукты: прэзентацыі, буктрэйлеры, выставы і інш.                | 8  |
| 2.4. Абагульненне вопыту работы  | 9  |
| III. Метадычныя рэкамендацыі і іншыя матэрыялы па розных пытаннях работы бібліятэк | 10 |
| 3.1. Метадычныя рэкамендацыі   | 10 |
| 3.2. Сцэнарыі  | 10 |
| 3.3. Календары   | 11 |
| 3.4. Бібліяграфічныя паказальнікі  | 12 |
| IV. Павышэнне кваліфікацыі   | 12 |
| 4.1. Семінары  | 12 |
| 4.2. Круглыя сталы   | 14 |
| 4.3. Школы прафесійнага майстэрства  | 15 |
| 4.4. Школы вучобы спецыяліста  | 17 |
| 4.5. Практыкумы  | 17 |
| 4.6. Бібліятэчныя конкурсы, акцыі  | 18 |

| Назва мерапрыемства, выдавецкай працы   | Выканаўца<br>(ДУК)    | Тэрмін<br>выканання |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>I. НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ РАБОТА</b>   |                       |                     |
| <b>1.1. Навукова-практычныя канферэнцыі</b>   |                       |                     |
| Міжнародныя XII Гарадзенскія навуковыя чытанні “Ад першай сцяжынкі Францыска Скарыны”   | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага | III кв.             |
| Навуковая канферэнцыя “Францыск Скарына ў беларускай культуры” (сумесна з УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я.Купалы” і Універсітэтам у г.Беластоку (Рэспубліка Польшча) | - //-                 | IV кв.              |
| Ад берасцяных грамат – да сучасных кніг: навукова-літаратурныя чытанні да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання  | Шчучынская            | II кв.              |
| <b>1.2. Зборнікі навуковых матэрыялаў</b>   |                       |                     |
| Лідская кніга на фоне 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зборнік матэрыялаў навукова-практычнай канферэнцыі “Пятыя Лідскія чытанні”  | Лідская               | IV кв.              |
| <b>1.3. Сацыялагічныя даследаванні, анкетаванні</b>   |                       |                     |
| Бібліятэка – інтэлектуальная прастора развіцця асобы  | ЦБС г. Гродна         | I, III кв.          |
| Кніга, прачытаная на адным дыханні  | Дзятлаўская           | I кв.               |
| Прафесіянал сваёй справы  | Зэльвенская           | II кв.              |
| Бібліятэка вачыма чытачоў   | - //-                 | II кв.              |
| Экалогія і ўзровень экалагічнага інфармавання карыстальнікаў ва ўмовах бібліятэкі   | Ашмянская             | III кв.             |
| Чтение в жизни детей и подростков – читателей библиотеки  | Ваўкавыская           | III кв.             |
| Бібліятэка вачыма чытачоў   | Іўеўская              | III кв.             |
| Периодические издания: спрос и эффективность их использования в Лидской районной библиотеке им. Я.Купалы  | Лідская               | III кв.             |
| Новыя інфармацыйныя тэхналогіі ў вашым жыцці  | Мастоўская            | III кв.             |
| <b>II. МАТЭРЫЯЛЫ З ВОПЫТУ РАБОТЫ</b>  |                       |                     |
| <b>2.1. Інфармацыйныя бюлетэні</b>  |                       |                     |
| 3 жыцця бібліятэк вобласці: захоўваючы  | ГАНБ імя              | штоквартальна       |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| традыцыі, шукаем новае   | Я.Ф.Карскага                                     |               |
| У дапамогу метадысту. Вып. 16-17   | – // –   | I; IV кв.     |
| Бібліятэкі Гродзеншчыны. Аналіз дзейнасці публічных бібліятэк за 2016 год    | – // –   | I кв.         |
| Веснік бібліятэк   | Ашмянская  | штоквартальна |
| 3 жыцця бібліятэк Бераставіцкага раёна                                       | Бераставіцкая                                    | штоквартальна |
| 3 творчага арсеналу тваіх калег  | Ваўкавыская                                      | штоквартальна |
| Старонкі бібліятэчнага жыцця Воранаўшчыны                                    | Воранаўская                                      | штоквартальна |
| Весткі з бібліятэк раёна   | Інфармацыйна-бібліятэчны аддзел (Гродзенскі р-н) | штоквартальна |
| Бібліятэчны калейдаскоп  | ЦБС г. Гродна                                    | штоквартальна |
| Бібліяпанарама Дзятлаўшчыны  | Дзятлаўская                                      | штоквартальна |
| 3 жыцця бібліятэк ДУК “Іўеўская раённая бібліятэка”                          | Іўеўская   | штоквартальна |
| 3 жыцця бібліятэк раёна  | Карэліцкая                                       | штоквартальна |
| Бібліятэчная панарама  | Лідская  | штоквартальна |
| Бібліятэкі Мастоўшчыны: жыццё і падзеі                                       | Мастоўская                                       | штоквартальна |
| 3 жыцця бібліятэк Свіслаччыны  | Свіслацкая                                       | штоквартальна |
| Інфармацыя аб культурным жыцці бібліятэк                                     | Слоніўская                                       | штоквартальна |
| Інфармацыя аб рабоце ДУК “Смаргонская раённая бібліятэка”                    | Смаргонская                                      | штоквартальна |
| Жыццё бібліятэк Шчучыншчыны: панарама падзей                                 | Шчучынская                                       | штоквартальна |
| Статыстычныя паказчыкі работы ДУК “Ашмянская раённая бібліятэка” за 2016 год | Ашмянская  | I кв.         |
| Бібліятэкі Воранаўшчыны: аналіз дзейнасці за 2016 год                        | Воранаўская                                      | I кв.         |
| Старонкі бібліятэчнага жыцця Дзятлаўшчыны: аналіз дзейнасці за 2016 год      | Дзятлаўская                                      | I кв.         |
| Вялікія геаграфічныя адкрыцці  | Зэльвенская                                      | II кв.        |
| Песняры зямлі беларускай   | Ашмянская  | III кв.       |
| Краяведайкі: ўсё цікавае за 2017 год   | Слоніўская                                       | IV кв.        |
| <b>2.2. Памяткі чытачу, буклеты</b>  |  |               |
| Гісторыка-культурныя помнікі г. Гродна                                       | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага                            | I кв.         |
| Дакрануцца да гісторыі: традыцыі жыхароў Прынёмання                          | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага                            | II кв.        |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| Классик детской литературы: к 135-летию со дня рождения Корнея Чуковского (с серии “Волшебники русской прозы”) | Астравецкая                                      | I кв.    |
| Ніна Рыбік: журналіст, пісьменнік (да 55-годдзя з дня нараджэння)  | Астравецкая                                      | I кв.    |
| Свет духоўнай кнігі  | Ашмянская  | I кв.    |
| Библиотека. Мир со всех сторон   | Інфармацыйна-бібліятэчны аддзел (Гродзенскі р-н) | I кв.    |
| Напалеон Орда: да 210-годдзя з дня нараджэння  | ЦБС г. Гродна                                    | I кв.    |
| Чем опасен Интернет? Проблема интернетзависимости  | Карэліцкая                                       | I кв.    |
| Дзіцячы прававы сайт   | Навагрудская                                     | I кв.    |
| Чудесныя сказкі о природе  | Мастоўская                                       | I кв.    |
| Кнігі-юбіляры 2017 года  | Смаргонская                                      | I кв.    |
| Сэрцам маляваў Айчыну: Напалеон Орда   | Шчучынская                                       | I кв.    |
| История родного города в фотографиях: к 500-летию первого упоминания г.Щучина                                  | - // -   | I кв.    |
| Земляк еўрейскага местечка Желудок: к 150-летию со дня рождения Бен-Овигдора                                   | - // -   | I кв.    |
| Людзі навукі Свіслацкага краю  | Свіслацкая                                       | I-II кв. |
| Іван Пятровіч Драўніцкі: да 85-годдзя з дня нараджэння   | Астравецкая                                      | II кв.   |
| Безопасный компьютер и Интернет для детей и взрослых   | Ашмянская  | II кв.   |
| Сем цудаў Беларусі (да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання)   | Дзятлаўская                                      | II кв.   |
| Іх імёны ў гісторыі нашага раёна   | Зэльвенская                                      | II кв.   |
| Гонар Карэліцкага краю   | Карэліцкая                                       | II кв.   |
| Вы еще не читаете? Тогда мы ждём Вас!  | Лідская  | II кв.   |
| Янка Купала і Якуб Колас – беларускія песняры  | Слоні́мская                                      | II кв.   |
| Хатыні зямлі Слоні́мскай   | - // -   | II кв.   |
| Цікавыя людзі нашай мясцовасці   | Шчучынская                                       | II кв.   |
| Якой была кніга ў далёкім мінулым: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання                                   | - // -   | II кв.   |
| Сям’ю з’яднае мудрасць кніг  | Ашмянская  | III кв.  |
| Дом, у якім жывуць кнігі   | - // -   | III кв.  |
| Вялікі Лапейкінскі камень  | - // -   | III кв.  |
| Ваш виртуальный мир: интернет-ресурсы для людей с ограниченными  | - // -   | III кв.  |

|  |               |         |
|--|---------------|---------|
| возможностями  |               |         |
| Как вести себя на природе  | - // -        | III кв. |
| Георгій Штыха: да 90-годдзя з дня нараджэння беларускага археолага (з серыі “Знакамітыя людзі Астравеччыны”) | Астравецкая   | III кв. |
| “Я прыйшоў, каб застацца...”: да 105-годдзя з дня нараджэння М.Танка   | Бераставіцкая | III кв. |
| Любы сэрцу Гродна: проза і вершы пра горад   | ЦБС г.Гродна  | III кв. |
| 90 гадоў Гродзенскаму запарку  | - // -        | III кв. |
| Сям’я і кніга: аб’яднаныя чытаннем   | Дзятлаўская   | III кв. |
| Касцёл святога Юрыя  | Зэльвенская   | III кв. |
| Интерес к чтению. Как его разбудить?   | Лідская       | III кв. |
| 10 причин, почему стоит перечитать классику  | - // -        | III кв. |
| Афганістан – памяць і боль. Масціцкі Міхаіл Іванавіч   | Навагрудская  | III кв. |
| Библиотека – территория чтения   | Мастоўская    | III кв. |
| Францыск Скарына. Кнігадрукаванне  | Слоні́мская   | III кв. |
| Добрая беларуская кніга ў сямейную бібліятэку  | Смаргонская   | III кв. |
| На кожнай сцяжынцы іх песня і голас...: да 135-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа і Я.Купалы                   | - // -        | III кв. |
| Нацыянальны гонар Беларусі: да 135-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа і Я.Купалы                               | - // -        | III кв. |
| Шчучын – мой родны горад   | Шчучынская    | III кв. |
| Вершаў любімых радкі: да 500-годдзя першага ўпамінання горада  | - // -        | III кв. |
| Максім Танк – дзецям: да 105-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі                                | Астравецкая   | IV кв.  |
| Забытые книги желают познакомиться   | Ашмянская     | IV кв.  |
| Нужен закон – поможет ЭТАЛОН   | - // -        | IV кв.  |
| Дыяменты беларускага пісьменства: да 135-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа                         | Бераставіцкая | IV кв.  |
| У думках, у сэрцы, у песнях...   | - // -        | IV кв.  |
| У мяне зазваніў тэлефон: да 110-годдзя першай тэлефоннай станцыі Гродна                                      | ЦБС г.Гродна  | IV кв.  |
| Пад бусліным пяром: да 70-годдзя з дня нараджэння Ю.Голуба   | - // -        | IV кв.  |
| Літаратурны гонар Дзятлаўшчыны: да 80-   | Дзятлаўская   | IV кв.  |

|   |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
| годдзя з дня нараджэння Я.Матвеева  |                       |                 |
| Вёсачка мая: з гісторыі вёскі Данілавічы  | - // -                | IV кв.          |
| У дапамогу планаванню масавай работы на 2018 год. Вып. 7  | Навагрудская          | IV кв.          |
| Звяры, птушкі і букашкі на старонках дзіцячых кніг  | Мастоўская            | IV кв.          |
| Жыццёвы і творчы шлях Я.Коласа  | Шчучынская            | IV кв.          |
| Песняры Беларусі  | - // -                | IV кв.          |
| <b>2.3. Электронныя прадукты:<br/>прэзентацыі, буктрэйлеры, выставы і інш.</b>                        |                       |                 |
| Кніжная культура Беларусі   | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага | на працягу года |
| Дзеці і Халакост  | Ашмянская             | I кв.           |
| Кнігі-юбіляры – 2017  | - // -                | I кв.           |
| Сельская бібліятэка аг. Кальчуны  | - // -                | I кв.           |
| Правіля юных пешаходаў  | Бераставіцкая         | I кв.           |
| Культурны марафон даўжыняю в год: дзейнасць бібліотек ГУК “Дятловская раённая бібліятэка” за 2016 год | Дзятлаўская           | I кв.           |
| Бібліятэкі – старшэму пакаленію   | - // -                | I кв.           |
| Упаў радок на белы ліст паперы...   | - // -                | I кв.           |
| Фэстываль “Аннеская ярмарка” в зеркале перыодыкі  | Зэльвенская           | I кв.           |
| Творы Я.Купалы і Я.Коласа   | Іўеўская              | I кв.           |
| Художнік, котораго выбрало время: к 95-летию со дня рождения М.Савицкого                              | Мастоўская            | I кв.           |
| В.Быкаў “Сотнікаў”  | Ашмянская             | II кв.          |
| М.Лынькоў “Міколка-паравоз”   | - // -                | II кв.          |
| Падарожжа ў краіну сімвалаў   | - // -                | II кв.          |
| Неўміручае слова беларускіх песняроў  | - // -                | II кв.          |
| Падарожжа да вытокаў кнігадрукавання  | Бераставіцкая         | II кв.          |
| У храме Купалавага слова  | Воранаўская           | II кв.          |
| Беларускія творы запрашаюць на юбілей   | Дзятлаўская           | II кв.          |
| Самыя цікавыя навуковыя адкрыцця (да Года навукі)   | Іўеўская              | II кв.          |
| Кніжная спадчына Францыска Скарыны  | Мастоўская            | II кв.          |
| Ізвестныя бібліятэкары розных векаў   | Слоні́мская           | II кв.          |
| Я.Колас “У глыбі Палесся”   | Ашмянская             | III кв.         |
| Спадчына Францыска Скарыны  | - // -                | III кв.         |
| Сэрцам роднага слова краніся  | - // -                | III кв.         |
| Гісторыя Бераставіччыны ў перыядычным друку   | Бераставіцкая         | III кв.         |
| Янка Брыль: нарыс жыцця і творчасці   | Воранаўская           | III кв.         |



|   |  |         |
|---|--|---------|
| Філасофія жыцця Пімена Панчанкі   | - // -   | III кв. |
| Максім Танк: постаць і творы  | - // -   | III кв. |
| Песнярам роднай зямлі прысвячаецца (да 135-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа)                 | Дзятлаўская                                      | III кв. |
| Музеі аднаго літаратурнага персанажа  | Лідская  | III кв. |
| Паставіце всех в известность о себе   | - // -   | III кв. |
| Р.Толкіен “Хоббіт или Туда и Обратно”   | Бераставіцкая                                    | IV кв.  |
| Кнігі, якія дапамагаюць жыць  | Ашмянская  | IV кв.  |
| Знакамітыя асобы Ашмяншчыны   | - // -   | IV кв.  |
| Салаўіная дубрава Коласавай песні   | Воранаўская                                      | IV кв.  |
| I сёння з намі Колас і Купала   | Ўцеўская   | IV кв.  |
| А.Адамовіч “Война под крышами”  | Мастоўская                                       | IV кв.  |
| А.Адамовіч “Сыновья уходят в бой”   | - // -   | IV кв.  |
| <b>2.4. Абагульненне вопыту работы</b>  |  |         |
| Год культуры ў бібліятэках  | Воранаўская                                      | I кв.   |
| Аматарскія аб’яднанні пры бібліятэках як сродак рэалізацыі творчых здольнасцей і захапленняў чытачоў    | Карэліцкая                                       | I кв.   |
| Бібліятэка як цэнтр духоўна-маральнага выхавання чытачоў  | Лідская  | I кв.   |
| Край мой там, дзе Нёман цячэ  | Навагрудская                                     | I кв.   |
| Бібліятэкі Свіслаччыны ў Год культуры   | Свіслацкая                                       | I кв.   |
| Краязнаўчая работа Шчучынскай дзіцячай бібліятэкі ў межах праекта “Сцяжынкамі роднага краю”             | Шчучынская                                       | I кв.   |
| Праектная дзейнасць як спосаб рэалізацыі бібліятэчных інавацый  | Ашмянская  | II кв.  |
| Кніжкіна гадзіна  | ЦБС г. Гродна                                    | II кв.  |
| Бібліятэка пад адкрытым небам   | Інфармацыйна-бібліятэчны аддзел (Гродзенскі р-н) | III кв. |
| Калейдаскоп цікавых спраў   | Дзятлаўская                                      | III кв. |
| Бібліятэка – інфармацыйна-дасугавы цэнтр сучаснай вёскі: з вопыту работы Падольскай сельскай бібліятэкі | Астравецкая                                      | IV кв.  |
| Чытаючыя дзеці – шчаслівая сям’я  | Воранаўская                                      | IV кв.  |
| Клубы па інтарэсах – дзейсная форма работы бібліятэк па арганізацыі вольнага часу насельніцтва          | Карэліцкая                                       | IV кв.  |
| Бібліятэка і інфармацыйная прастора   | Свіслацкая                                       | IV кв.  |

| <b>III. МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ І ІНШЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ<br/>ПА РОЗНЫХ ПЫТАННЯХ РАБОТЫ БІБЛІЯТЭК</b>                   |   |         |
|---|---|---------|
| <b>3.1. Метадычныя рэкамендацыі</b>   |   |         |
| Звёздная пляеда эпохі Вдохновения: о поэтах-шестидесятниках   | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага                           | III кв. |
| «Если с книгой дружишь ты – веселей живется...»   | Астравецкая                                     | I кв.   |
| Через книги – к духовности  | Бераставіцкая                                   | I кв.   |
| Паклон ад нас прыміце, песняры: да 135-годдзя з дня нараджэння Я.Коласа і Я.Купалы                              | - // -  | I кв.   |
| Мудрые науки без назидания и скуки  | Ваўкавыская                                     | I кв.   |
| Беларускія пісьменнікі-юбіляры 2017 года  | Воранаўская                                     | I кв.   |
| Работа бібліятэк у межах Года навукі  | Інфармацыйна-бібліятэчны адзел (Гродзенскі р-н) | I кв.   |
| Пад сузор'ем Купалы і Коласа: да 135-годдзя з дня нараджэння  | Дзятлаўская                                     | I кв.   |
| Мир без наркотиков  | Зэльвенская                                     | I кв.   |
| 2017 – Год навукі   | Карэліцкая                                      | I кв.   |
| Мова продкаў маіх і нашчадкаў маіх – беларуская родная мова   | Лідская   | I кв.   |
| Адпачываем разам з кнігай   | Астравецкая                                     | II кв.  |
| Канікулы ў бібліятэцы   | Бераставіцкая                                   | II кв.  |
| Искусство привлекать  | Зэльвенская                                     | II кв.  |
| Песняры зямлі беларускай  | Слоні́мская                                     | II кв.  |
| Першадрукар і асветнік – Францыск Скарына   | Слоні́мская                                     | II кв.  |
| У дараслое жыццё – без шкодных звычак   | Шчучынская                                      | II кв.  |
| Сонца Францыска Скарыны   | ЦБС г. Гродна                                   | III кв. |
| У лёсе прыроды – наш агульны лёс: экалагічнае выхаванне ў бібліятэцы  | Мастоўская                                      | III кв. |
| Шаг навстречу: метадычныя рэкамендацыі па рабоце з дзецьмі, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы | Лідская   | IV кв.  |
| У дапамогу планаванню работы з чытачамі ў 2018 годзе  | Шчучынская                                      | IV кв.  |
| <b>3.2. Сцэнарыі</b>  |   |         |
| Беларускаму слову паклонімся: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання   | Ашмянская                                       | I кв.   |
| Зямля, дзе пачаўся твой лёс   | Іўеўская  | I кв.   |
| В книжный дом за чудесами   | - // -  | I кв.   |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| Ад Скарыны – да нашых дзён  | Лідская  | I кв.   |
| Купала і Колас – наш гонар, сумленне і слава  | Мастоўская                                       | I кв.   |
| У свет чароўны запрашае кніга   | Слоні́мская                                      | I кв.   |
| З глыбінь вякоў звяртаюцца да нас...: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання                     | Карэліцкая                                       | II кв.  |
| Как у наших у ворот чудо-дерево растёт  | Мастоўская                                       | II кв.  |
| ...I не змоўкнуць ніколі ў свеце Купалавы словы: да 135-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы            | Шчучынская                                       | II кв.  |
| Свет скарынаўскіх кніг: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання                                   | Астравецкая                                      | III кв. |
| Беларуская кніга: дарогамі вякоў: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання                         | Мастоўская                                       | III кв. |
| Запалай наша роднае слова спрадвечным светам нашых душаў: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання | Шчучынская                                       | III кв. |
| Памяти красны́й день: да 100-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі   | Астравецкая                                      | IV кв.  |
| Цяпло матулінага сэрца: да Дня маці   | Карэліцкая                                       | IV кв.  |
| Цветок любви обожжённый: да Сусветнага дня прафілактыкі СНІДу                                       | - // -   | IV кв.  |
| <b>3.3. Календары</b>   |  |         |
| Краязнаўчы каляндар на 2018 год   | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага                            | III кв. |
| Краязнаўчы каляндар на 2018 год   | Ашмянская  | I кв.   |
| Краязнаўчы каляндар на 2017 год   | Інфармацыйна-бібліятэчны аддзел (Гродзенскі р-н) | I кв.   |
| Пісьменнікі-юбіляры 2017 года   | - // -   | I кв.   |
| Жыла-была казка – 2017: казачны каляндар  | Іўеўская   | I кв.   |
| Каляндар знамянальных і памятных дат на 2017 год  | Шчучынская                                       | I кв.   |
| Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018 год  | Іўеўская   | III кв. |
| Літаратурны каляндар на 2018 год  | Бераставіцкая                                    | IV кв.  |
| Краязнаўчы каляндар Ваўкавышчыны на 2018 год  | Ваўкавыская                                      | IV кв.  |
| Краязнаўчы каляндар памятных дат Воранаўскага раёна   | Воранаўская                                      | IV кв.  |
| Краязнаўчы каляндар на 2018 год   | Іўеўская   | IV кв.  |
| Літаратурны каляндар знамянальных і   | Дзятлаўская                                      | IV кв.  |

|  |  |            |
|--|--|------------|
| памятных дат на 2018 год   |  |            |
| Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018 год   | Карэліцкая                                       | IV кв.     |
| Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018 год   | Лідская  | IV кв.     |
| Краязнаўчы каляндар на 2018 год  | Лідская  | IV кв.     |
| Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018 год   | Мастоўская                                       | IV кв.     |
| Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018 год   | Навагрудская                                     | IV кв.     |
| Краязнаўчы каляндар Слонімшчыны на 2018 год  | Слоні́мская                                      | IV кв.     |
| Навагоднія віншавальныя паштоўкі і календары   | Шчучынская                                       | IV кв.     |
| <b>3.4. Бібліяграфічныя паказальнікі</b>   |  |            |
| Новая літаратура аб Гродзенскай вобласці   | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага                            | I-IV кв.   |
| Кнігі-юбіляры 2017 года  | Астравецкая                                      | I кв.      |
| Дарагастайскі Крыштаф Мікалай: шляхі жыцця і дзейнасці   | Ашмянская  | I кв.      |
| Вядомыя ўраджэнцы Гродзенскага краю  | Інфармацыйна-бібліятэчны аддзел (Гродзенскі р-н) | I кв.      |
| Экалагічныя веды – веды жыцця  | Ашмянская  | II кв.     |
| Я все это прочитаю за лето   | - // -   | II кв.     |
| Навагрудская епархія ў асобах  | Навагрудская                                     | II кв.     |
| Нашы землякі   | Мастоўская                                       | II-III кв. |
| Бюро 58 лесных услуг: сказкі о животных  | Ашмянская  | III кв.    |
| Вёскі Шчучыншчыны ў друку: вып.6   | Шчучынская                                       | III кв.    |
| Мы пішам. Пра нас пішуць   | Бераставіцкая                                    | IV кв.     |
| Што чытаць аб Воранаўшчыне   | Воранаўская                                      | IV кв.     |
| Мудры і просты Янка Брыль: да 100-годдзя з дня нараджэння  | ЦБС г.Гродна                                     | IV кв.     |
| Што чытаць аб Шчучыншчыне за 2017 год  | Шчучынская                                       | IV кв.     |
| <b>IV. ПАВЫШЭННЕ КВАЛІФІКАЦЫІ</b>  |  |            |
| <b>4.1. Семінары</b>   |  |            |
| Сучасная бібліятэка: імідж, запатрабаванасць, новы фармат: абласны семінар для дырэктараў бібліятэчных дзяржаўных устаноў культуры (на базе ДУК “Шчучынская раённая бібліятэка імя | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага, Шчучынская                | II кв.     |

|   |                          |        |
|---|--------------------------|--------|
| Цёткі”)   |                          |        |
| Інфарматызацыя бібліятэк: стан і перспектывы развіцця”: абласны семінар для інжынераў-праграмістаў (на базе ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”) | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага    | IV кв. |
| Праектная дзейнасць бібліятэк   | Астравецкая              | I кв.  |
| Бібліятэка і час: пошукі і выкарыстанне новых формаў далучэння насельніцтва да кнігі  | Воранаўская              | I кв.  |
| Духоўна-маральнае выхаванне карыстальнікаў у сучасным бібліятэчным асяроддзі  | Дзятлаўская              | I кв.  |
| Роля праваслаўнай кнігі ў духоўна-маральнай асвеце чытачоў  | Карэліцкая               | I кв.  |
| Духоўнае адраджэнне грамадства і праваслаўная кніга: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання  | Бераставіцкая            | II кв. |
| Бібліятэка – асяродак выхавання, інтэлектуальнага і творчага развіцця моладзі   | Бераставіцкая            | II кв. |
| Бібліятэчнае краязнаўства: тэрыторыя вялікіх магчымасцей  | Воранаўская              | II кв. |
| Бібліятэчнае краязнаўства як рэсурс развіцця турызму  | Ашмянская;<br>Карэліцкая | II кв. |
| Развитие библиотеки через формирование ее позитивного имиджа во внешней среде   | Ваўкавыская              | II кв. |
| Масавая работа як састаўная частка рэкламы бібліятэкі і сродак прыцягнення новых карыстальнікаў   | Зэльвенская              | II кв. |
| Папулярызацыя здаровага ладу жыцця ва ўстановах культуры раёна  | Іўеўская                 | II кв. |
| Беларуская кніга ў прасторы бібліятэкі  | Лідская                  | II кв. |
| Методыка прафілактычнай работы з дзецьмі, якія знаходзяцца ў сацыяльна-небяспечным становішчы   | Мастоўская               | II кв. |
| Публічныя і школьныя бібліятэкі: сучасныя тэхналогіі ў забеспячэнні доступа да інфармацыі і ведаў   | Свіслацкая               | II кв. |
| Беражлівасць – галоўны фактар эканамічнай бяспекі   | - // -                   | II кв. |
| Павышэнне сацыяльнай ролі бібліятэк у грамадстве  | - // -                   | II кв. |

|   |                       |         |
|---|-----------------------|---------|
| Работа бібліятэк па святкаванні 135-годдзя класікаў беларускай літаратуры Я.Купалы і Я.Коласа                               | Слоні́мская           | II кв.  |
| Шчучыншчына – наш родны край: да 500-годдзя з часу першага ўпамінання горада  | Шчучынская            | II кв.  |
| Электронныя бібліятэчныя выстаўкі: тэорыя, методыка, практыка   | Астравецкая           | III кв. |
| Роля бібліятэчных устаноў раёна ў папулярызацыі экалагічных ведаў сярод насельніцтва  | Ашмянская             | III кв. |
| Беларускае пісьменства: ад вытокаў да сучаснасці  | Ваўкавыская           | III кв. |
| Беларуская літаратура – крыніца духоўнасці: дзейнасць бібліятэк па далучэнні чытачоў да лепшых узораў беларускай літаратуры | Воранаўская           | III кв. |
| Сучасныя формы работы па папулярызацыі кнігі і чытання  | Свіслацкая            | III кв. |
| Бібліятэчная культура: дыялог на роўных – бібліятэка, кніга і чытач у век электронных тэхналогій                            | Смаргонская           | III кв. |
| Бібліятэка – цэнтр вольнага часу для сельскага насельніцтва   | Шчучынская            | III кв. |
| Планаванне – 2018: напрамкі і перспектывы   | Астравецкая           | IV кв.  |
| Прававая асвета насельніцтва: магчымасці агульнадаступнай бібліятэкі  | Іўеўская              | IV кв.  |
| Бібліятэка – інфармацыйны цэнтр па фарміраванню здоровага ладу жыцця: пошук новых формаў і метадаў работы                   | Дзятлаўская           | IV кв.  |
| Работа бібліятэк па Праграме супрацоўніцтва Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Беларускай праваслаўнай царквы      | Мастоўская            | IV кв.  |
| Маркетынговая арыентацыі сучаснай бібліятэкі. Інавацыйныя формы абслугоўвання чытачоў                                       | Навагрудская          | IV кв.  |
| Планаванне – 2018: выбар стратэгіі і арыенціры  | Смаргонская           | IV кв.  |
| <b>4.2. Круглыя сталы</b>   |                       |         |
| Социальные нормы и асоциальное поведение  | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага | IV кв.  |
| Работа бібліятэк па фарміраванні здоровага  | Бераставіцкая         | I кв.   |

|   |  |         |
|---|--|---------|
| ладу жыцця сярод моладзі і падлеткаў.<br>Прафілактыка ВІЧ/СНІД                                    |  |         |
| Дасягненні сучаснай навукі ў паўсядзённым жыцці чалавека (да Дня беларускай навукі)               | Ваўкавыская                                      | I кв.   |
| Вынікі 2016 года, задачы і перспектывы на 2017 год  | - // -   | I кв.   |
| Аб выніках работы бібліятэк за 2016 год і прыярытэтных накірунках дзейнасці на 2017 год           | Воранаўская                                      | I кв.   |
| Змест работы бібліятэк у 2016 годзе: напрацоўкі, дасягненні, праблемы. Планы на будучыню          | Лідская  | I кв.   |
| Духоўна-асветніцкая работа публічных бібліятэк у праваслаўных традыцыях                           | - // -   | I кв.   |
| Бібліятэка – тэрыторыя творчасці і інтэлектуальнага развіцця дзяцей і падлеткаў у канікулярны час | Свіслацкая                                       | I кв.   |
| Летняе чытанне для дзяцей і падлеткаў: праблемы, вопыт, перспектывы                               | Астравецкая                                      | II кв.  |
| Асветніцкая дзейнасць бібліятэк: ідэі, практыка, праекты  | Ашмянская  | III кв. |
| Францыск Скарына: беларускае кнігадрукаванне скрозь прызму часу                                   | Іўеўская   | III кв. |
| Рэкламная дзейнасць бібліятэкі: перакрываванне думак  | Лідская  | III кв. |
| Энергосбережение – задача сегодняшняга дня  | Мастоўская                                       | III кв. |
| Планаванне работы на 2018 год   | Воранаўская                                      | IV кв.  |
| Дзіцячая бібліятэка і сучасная культура выбару чытання. Статус і стратэгія                        | ЦБС г. Гродна                                    | IV кв.  |
| Сёння беражлівасць – заўтра вынік   | Свіслацкая                                       | IV кв.  |
| Бібліятэка як інстытут духоўна-маральнага выхавання   | Слоніўская                                       | IV кв.  |
| <b>4.3. Школы прафесійнага майстэрства</b>  |  |         |
| Інавацыйныя формы і метады ў папулярнага кнігі і чытання  | Ашмянская  | I кв.   |
| Асноўныя аспекты арганізацыі работы бібліятэкі  | Інфармацыйна-бібліятэчны аддзел (Гродзенскі р-н) | I кв.   |
| Работа бібліятэк па падрыхтоўцы і правядзенню раённага фотаконкурса сярод                         | Мастоўская                                       | I кв.   |

|   |               |         |
|---|---------------|---------|
| чытачоў бібліятэк раёна “Моя жизнь в библиотеке – библиотека в моей жизни”  |               |         |
| Методыка работы з бібліятэчным фондам: правільнае вядзенне і афармленне дакументаў  | Шчучынская    | I кв.   |
| Бібліятэчны сайт як пляцоўка калектыўнай творчай працы: рэсурсы і магчымасці  | Бераставіцкая | II кв.  |
| Бібліятэка для сучаснага юнага чытача: дыяпазон новых магчымасцей і ідэй  | Воранаўкая    | II кв.  |
| Сацыяльныя сеткі і сайт як сродкі рэкламы бібліятэкі ў віртуальным свеце  | Дзятлаўская   | II кв.  |
| Мае прафесійныя знаходкі  | Лідская       | II кв.  |
| Гаворыць і паказвае кніга!: да правядзення Тыдня дзіцячай кнігі   | Мастоўская    | II кв.  |
| Падрыхтоўка і ўдзел бібліятэк у раённай акцыі “Летнее чтение”   | - // -        | II кв.  |
| Арганізацыя і дзейнасць бібліятэк да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання   | Слоніўская    | II кв.  |
| Установы культуры і фарміраванне здаровага ладу жыцця: асноўныя накірункі работы па прафілактыцы захворванняў і залежнасцяў | Шчучынская    | II кв.  |
| Волаты беларускай літаратуры: дзейнасць бібліятэк па папулярызацыі творчасці Я.Колоса, Я.Купалы, М.Танка                    | - // -        | II кв.  |
| Бібліяграфічная работа – важнейшы аспект паўсядзённай дзейнасці бібліятэкара  | Ваўкавыская   | III кв. |
| Здаровы лад жыцця: пошук новых формаў і метадаў работы  | Воранаўская   | III кв. |
| Выдавецкая і інфармацыйная дзейнасць  | Шчучынская    | III кв. |
| Даведчна-бібліяграфічная работа як прыярытэт у дзейнасці сістэмы “чытач-бібліятэка”   | Ашмянская     | IV кв.  |
| Планаванне 2018: напрамкі і перспектывы   | Бераставіцкая | IV кв.  |
| Планаванне 2018: асноўныя арыентыры   | Іўеўская      | IV кв.  |
| Выдавецкая і інфармацыйная дзейнасць бібліятэкі   | Карэліцкая    | IV кв.  |
| Удасканалванне работы бібліятэк з перыядычнымі выданнямі і іх папулярызацыя   | - // -        | IV кв.  |
| Аматарскія аб’яднанні: пошук шляхоў для абнаўлення і прывабнасці  | Лідская       | IV кв.  |
|   |               |         |



| <b>4.4. Школы вучобы спецыяліста</b>   |               |          |
|--|---------------|----------|
| Праектна-праграмная дзейнасць бібліятэкі   | Карэліцкая    | I кв.    |
| Сучасныя патрабаванні да планавання і справаздач   | Зэльвенская   | I кв.    |
| Даведачна-бібліяграфічнае інфармаванне (індывідуальнае і групавое) у бібліятэках                               | Лідская       | I кв.    |
| Выдавецкая дзейнасць бібліятэк: методыка складання буклетаў  | Мастоўская    | I кв.    |
| Арганізацыйная дзейнасць ПЦП па прававой асвеце насельніцтва   | Слоні́мская   | I кв.    |
| Бібліятэчныя каталогі і картатэкі: арганізацыя і выкарыстанне  | Бераставіцкая | II кв.   |
| “Вулічныя” формы масавай работы бібліятэкі па прапагандзе кнігі і чытання                                      | Смаргонская   | II кв.   |
| Праекты і праграмы: методыка распрацоўкі   | Бераставіцкая | III кв.  |
| Арганізацыя бібліятэчнага фонду. Улік, апрацоўка і выключэнне дакументаў                                       | Слоні́мская   | III кв.  |
| Даведачна-бібліяграфічнае і інфармацыйнае абслугоўванне карыстальнікаў   | Мастоўская    | III кв.  |
| Нетрадыцыйныя формы інфармавання ў бібліятэцы – электронны каталог   | Лідская       | IV кв.   |
| Кам’ютарныя і інфармацыйныя тэхналогіі на службе чалавеку. Аб тым, як зручна і карысна сябраваць з бібліятэкай | Навагрудская  | IV кв.   |
| <b>4.5. Практыкумы</b>   |               |          |
| Методыка складання актаў на выключэнне літаратуры з бібліятэчнага фонду ў праграме “Excel”                     | Ашмянская     | I кв.    |
| Інавацыйныя формы выставачай дзейнасці   | ЦБС г.Гродна  | I кв.    |
| Картатэкі як самастойная частка інфармацыйна-пошукавай сістэмы   | Слоні́мская   | I кв.    |
| Захаванасць бібліятэчных фондаў: пытанні і адказы  | Смаргонская   | I кв.    |
| Школа камп’ютарнай граматынасці  | Ваўкавыская   | I-II кв. |
| Аўтаматызацыя бібліятэчных працэсаў  | Воранаўская   | I-II кв. |
| Ідея + фантазія: сучасная выстава в бібліотеке   | Ашмянская     | II кв.   |
| Улік і захаванне бібліятэчнага фонду, удасканаленне навыкаў работы з электронным каталогам                     | Свіслацкая    | II кв.   |

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| Бібліяграфічны агляд: методыка падрыхтоўкі і правядзення                              | Мастоўская   | II кв.          |
| Дзень краязнаўчай кнігі ў бібліятэцы  | ЦБС г.Гродна   | III кв.         |
| Выдавецкая дзейнасць бібліятэкі. Методыка падрыхтоўкі                                 | Слоніўская   | III кв.         |
| Электронны каталог – галоўны інфармацыйны прадукт бібліятэкі                          | Воранаўская  | III-IV кв.      |
| Арганізацыя выставачай работы ў бібліятэках   | Шчучынская   | III кв.         |
| Дзень пісьменніка ў бібліятэцы  | ЦБС г.Гродна   | IV кв.          |
| Бібліявізіт. Вучымся ў калег  | Слоніўская   | IV кв.          |
| <b>4.6. Бібліятэчныя конкурсы, акцыі</b>  |  |                 |
| Бібліятэка года   | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага                                | на працягу года |
| На лепшую самаробную кнігу: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання                 | ГАНБ імя Я.Ф.Карскага, публічныя бібліятэкі вобласці | I-III кв.       |
| Чытаем разам  | – // –   | I-III кв.       |
| Ёсць у памяці і боль, і ўдзячнасць....: да Дня Перамогі                               | – // –   | II кв.          |
| Кніга дорыць свята: да Дня абароны дзяцей   | – // –   | II кв.          |
| Кніжная выстава: новы фармат  | Ваўкавыская  | на працягу года |
| Чытаем Купалу і Коласа разам  | – // –   | на працягу года |
| Твае песняры, Беларусь!   | Лідская  | на працягу года |
| Бібліятэчнае пяро   | ЦБС г. Гродна  | на працягу года |
| Всему здесь начало...   | Зэльвенская  | на працягу года |
| На лепшую бібліятэчную выставу да 135-годдзя Я.Купалы і Я.Коласа                      | Гіеўская   | на працягу года |
| Прывлекая, увлекать: на лепшае пасяджэнне аматарскага аб'яднання                      | Мастоўская   | на працягу года |
| Бібліявізітка: сярод работнікаў бібліятэк на лепшы буклет                             | – // –   | на працягу года |
| Моя жизнь в библиотеке – библиотека в моей жизни: фотаконкурс сярод чытачоў бібліятэк | – // –   | на працягу года |
| На лепшы артыкул аб бібліятэках раёна   | Шчучынская   | на працягу года |

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
|  |               | года            |
| Читай всегда, читай везде: читательский фотокросс  | – // –        | на працягу года |
| Рэкламуем бібліятэку: на лепшую публікацыю аб рабоце бібліятэкі на старонках СМІ і на WEB-сайтах | Дзятлаўская   | I кв.           |
| Калядная рукавічка: акцыя да свята Нараджэння Хрыстова   | – // –        | I кв.           |
| Кніжны герой: конкурс лялек сваімі рукамі  | Навагрудская  | I кв.           |
| Я чытаю, ты чытаеш, мы чытаем  | – // –        | I кв.           |
| Старая кніга: акцыя-пошук  | – // –        | I кв.           |
| Чытаем кнігі землякоў разам  | Шчучынская    | I кв.           |
| Віртуальная ВООКпаліца   | Лідская       | I-II кв.        |
| Творцы і кнігі: юбіляры 2017 года  | Шчучынская    | I-III кв.       |
| Чытаючыя дзеці – чытаючая нацыя: фотаакцыя   | Іўеўская      | II кв.          |
| Проста фантастыка (на лепшы буктрэйлер да Года навукі)   | ЦБС г. Гродна | II–III кв.      |
| На лепшую выставу да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання                                      | – // –        | II–III кв.      |
| Летнее предпоЧтение  | Мастоўская    | II–III кв.      |
| Прывядзі сябра ў бібліятэку  | Дзятлаўская   | III кв.         |
| Класіка на кожным шагу   | – // –        | III кв.         |
| Кнігі в дар чытацелям: піяр-акцыя да Дня бібліятэк   | Іўеўская      | III кв.         |
| Бібліятэкар у вобразе...: прадстаўленне літаратурнага героя ад першай асобы                      | Смаргонская   | III кв.         |
| Песняры сінявокай Беларусі   | Дзятлаўская   | III- IV кв.     |
| Купала-Коласаўскія чытанні   | Ашмянская     | IV кв.          |
| Душы запасы золотыя: дабрачынная акцыя да Дня сталых людзей                                      | Іўеўская      | IV кв.          |

Каардынацыйны план  
навукова-метадычнай і даследчай работы публічных бібліятэк  
Гродзенскай вобласці  
на 2017 год

Складальнік

Г.А.Сцяпанав

Карэктар

М.Э.Ігнатовіч

Адказы за выпуск

Л.В.Мальцава

Падпісана да друку:

29.03.2017 года

Тыраж 25 экз.      Заказ № 5

Ксеракс ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”  
230023, г.Гродна, вул.Замкавая, 20

---